

Беларуская Праваслаўная Царква  
Аддзяленне гуманітарных навук і мастацтваў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі  
Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі  
Мінская духоўная акадэмія

Запрашаюць прыняць удзел у Міжнароднай навуковай канферэнцыі

**«Праваслаўе ў Беларусі. XIX – XX стст.»**

**Праблемнае поле канферэнцыі:**

- Праваслаўе на беларускіх землях у часы Расійскай імперыі (канец XVIII – пач. XX стст.)
- Полацкі Сабор 1839 г. і яго значэнне ў гісторыі і культуры Беларусі
- Дзейнасць Праваслаўнай Царквы ў Заходняй Беларусі (1921 – 1939 гг.)
- Становішча Праваслаўнай Царквы ў час нацысцкай акупацыі Беларусі (1941 – 1944 гг.)
- Праваслаўная Царква ў БССР (1919 – 1991 гг.)
- Развіццё Праваслаўнай Царквы ў Рэспубліцы Беларусь
- Праваслаўе і нацыянальная культура беларускага народа
- Царква і дзяржава: дыялог па праблемах духоўна-культурнага развіцця грамадства
- Царкоўна-грамадскія адносіны: асноўныя тэндэнцыі і шляхі развіцця
- Навука і рэлігія ў жыцці сучаснага беларускага грамадства
- Рэлігійная і свецкая адукацыя
- Хрысціянскія каштоўнасці і праблема духоўна-маральнага ўзгадавання асобы.

**Працоўная мова канферэнцыі:** беларуская, руская, англійская.

**Час правядзення канферэнцыі:** 1 лістапада 2019 г.

**Месца правядзення канферэнцыі:** Мінская духоўная акадэмія, г. Мінск, вул. Зыбіцкая, 27; Інстытут гісторыі НАН Беларусі, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1.

**Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 15 кастрычніка 2019 г.**

па электроннай пошце: [conferenceBPC@yandex.ru](mailto:conferenceBPC@yandex.ru) (Слесараў Аляксандр Валер’евіч).

Заяўка на ўдзел у канферэнцыі, падаецца ў электронным выглядзе праз e-mail і павінна ўтрымліваць наступныя пункты: 1) Прозвішча, імя, імя па бацьку; 2) Месца працы, пасада; 3) Навуковая ступень і навуковае званне; 4) Назва даклада; 5) Працоўны і хатні адрас, нумар мабільнага тэлефона, e-mail; 6) Тэзісы даклада (да 500 знакаў).

**Кантакты:** Слесараў Аляксандр Валер’евіч 220030, г. Мінск, вул. Зыбіцкая, 27. Мінская духоўная акадэмія. Тэл./факс: (+375 17) 226-02-71. e-mail: [conferenceBPC@yandex.ru](mailto:conferenceBPC@yandex.ru)

Унучак Андрэй Уладзіміравіч, 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. каб. № 230. Тэл. (+375 17) 284-18-39, факс (+375 17) 284-18-70; e-mail: [hbmt\\_ih@outlook.com](mailto:hbmt_ih@outlook.com).

**Звяртаем увагу, што:**

- Матэрыялы канферэнцыі плануецца апублікаваць.
- Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору заявак на ўдзел у канферэнцыі і тэкстаў паведамленняў для публікацыі.
- Выдаткі за кошт камандзіруючага боку.
- Удзельнікаў з-за мяжы просім паведаміць пра неабходнасць візавай падтрымкі.

**Патрабаванні да афармлення і аб’ём тэкстаў:**

Электронны варыянт тэкста даклада, не больш за 20 000 знакаў, высылаецца на e-mail: [conferenceBPC@yandex.ru](mailto:conferenceBPC@yandex.ru) ці [hbmt\\_ih@outlook.com](mailto:hbmt_ih@outlook.com). Першы радок — імя і прозвішча; Другі радок — назва паведамлення. Асноўны тэкст 14 шрыфт Times New Roman, міжрадкавы інтэрвал — 1,5. Спасылкі на кожнай старонцы і нумарацыя пачынаецца на кожнай старонцы. Першая спасылка на крыніцу падаецца аўтарам цалкам (аўтар, назва, месца і год выдання, старонцы).